

КАРТА АСНОЎНЫХ ЗАДАЧ НАЦЫЯНАЛЬНАГА БАНКА НА 2020 ГОД



- Задачы 2-га ўзроўню**
- 1.1. забеспячэнне кантролю над ростам грашовай прапановы, дастатковай для задавальнення плацежаздольнага попыту эканомікі на грошы і якая не прыводзіць да назапашвання макраэканамічных дысбалансаў;
 - 1.2. узмацненне ўплыву працэнтных ставак, вызначаных Нацыянальным банкам, на працэнтныя стаўкі ў эканоміцы, тэмпы росту крэдытавання і грашовай масы, а таксама інтэнсіўнасць інфляцыйных працэсаў;
 - 1.3. кіраванне інфляцыйнымі чаканнямі шляхам правядзення належнай камунікацыйнай палітыкі;
 - 2.1. своечасовае выяўленне і кіраванне сістэмнымі рызыкамі;
 - 2.2. удасканаленне макрапрудэнцыяльнага рэгулявання;
 - 3.1. забеспячэнне кантролю за падтрыманнем банкамі, нябанкаўскімі крэдытна-фінансавымі арганізацыямі, ААТ "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь", некрэдытнымі фінансавымі арганізацыямі значэнняў паказчыкаў, якія характарызуюць іх устойлівае і бяспечнае функцыянаванне;
 - 3.2. удасканаленне працэдур дыстанцыйнага нагляду і інспекцыйнага працэсу;
 - 3.3. удасканаленне сістэмы ПАД/ФТ;
 - 3.4. зніжэнне рызык проціпраўных замахаў на аб'екты фінансава-крэдытнай сістэмы і забеспячэнне бяспекі аказання фінансавых паслуг;
 - 4.1. паступовае нарошчванне міжнародных рэзервовых актываў з мэтай дасягнення эканамічна бяспечнага ўзроўню;
 - 4.2. зніжэнне ўзроўню валютызаванасці эканомікі Рэспублікі Беларусь;
 - 4.3. забеспячэнне ўмоў, якія спрыяюць захаванасці і прывабнасці ўкладаў (дэпазітаў);
 - 4.4. пабудова сістэмы абароны правоў спажыўцоў фінансавых паслуг;
 - 4.5. стварэнне сістэмы валютнага маніторынгу;
 - 5.1. удасканаленне нагляду за плацежнай сістэмай Рэспублікі Беларусь;
 - 5.2. падтрыманне надзейнага і бяспечнага функцыянавання аўтаматызаванай сістэмы міжбанкаўскіх разлікаў Нацыянальнага банка;
 - 6.1. скарачэнне абавязацельстваў Нацыянальнага банка ў замежных валютах;
 - 6.2. нарошчванне ўласнага капіталу Нацыянальнага банка;
 - 6.3. развіццё сістэмы кіравання рызыкамі Нацыянальнага банка;
 - 6.4. удасканаленне сістэмы забеспячэння інфармацыйнай бяспекі Нацыянальнага банка;
 - 7.1. укараненне новых і развіццё дзеючых інструментаў і механізмаў аказання фінансавых паслуг;
 - 7.2. лібералізацыя парадку валютнага рэгулявання;
 - 7.3. развіццё плацежнай сістэмы і разліковай прасторы;
 - 7.4. удасканаленне сістэмы кіравання наяўным грашовым абарачэннем;
 - 7.5. рэгуляванне бухгалтарскага ўліку ў банкаўскай сістэме на аснове міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці;
 - 8.1. развіццё кадравага патэнцыялу Нацыянальнага банка;
 - 8.2. лічбавая трансфармацыя працэсаў дзейнасці Нацыянальнага банка;
 - 8.3. павышэнне транспарэнтнасці дзейнасці Нацыянальнага банка;
 - 8.4. развіццё практнай дзейнасці ў Нацыянальным банку;
 - 8.5. пабудова сістэмы кіравання дадзенымі;
 - 8.6. развіццё даследчай дзейнасці ў Нацыянальным банку.